

За Ленінскія КадрЫ

О Р Г А Н
партбюро, камі-
тэта ЛКСМБ,
прафкома, МК
і рэктарыята
Беларускага
дзяржаўнага
універсітэта

ДА НОВАГА НАБОРА

ВЫПУСКНІКІ СЯРЭДНЯЙ ШКОЛЫ! ПАСТУПАЙЦЕ НА ВУЧОБУ Ў БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ!

Дзецішча ленінска-сталінскай нацыянальнай палітыкі

Толькі ў краіне сацыялізма, толькі ў народа, стварыўшага сваю новую народную сацыялістычную інтэлігенцыю, можа так квітнець перадавая навука, прадстаўленая не адзіночкамі—таленавітымі і смелымі вучонымі, а многалікім калектывам, ад акадэмікаў да стажанаўцаў-рабочых.

Ярка стаіць у памяці савецкага народа гістарычная прамова таварыша Сталіна аб перадавой навуцы, зробленая тры годзі назад, 17 мая 1938 года, на прыёме ў Крэмлі работнікаў вышэйшай школы.

За прайшоўшы перыяд пасля гэтай гістарычнай прамовы савецкая школа памянлася яшчэ на вышэйшую ступень. Мэчы ўсе неабходныя ўмовы для плодотворнай работы, савецкая навука няўхільна ідзе наперад; аб гэтым з усёй яскравасцю сведчыць апошняя настанова ўрада аб прысваенні рады вучоных Сталінскіх прэмій за выдаючыся работы ў галіне навукі, тэхнікі, літаратуры і мастацтва.

Савецкая навука такімі хуткімі тэмпамі развіваецца яшчэ і таму, што вышэйшая школа штогод паліўняецца новымі, страпанымі да навукі, да ведаў кадрамі.

У гэтым годзе Беларускае дзяржаўнае ўніверсітэт у 21 раз за час свайго дваццацігадовага існавання прыветліва і радушна расчыняе дзверы новаму слаўнаму паліўненню будучых членаў сацыялістычнай інтэлігенцыі.

Беларускае дзяржаўнае ўніверсітэт з'яўляецца першай вышэйшай навучальнай ўстановай у Беларусі; будучы дзецішчам ленінска-сталінскай нацыянальнай палітыкі, ён паклаў пачатак развіццю вышэйшай школы і савецкай навукі ў БССР. З факультэтаў універсітэта вырасталі ўсе мінскія ВНУ.

За час дваццацігадовага існавання пад кіраўніцтвам партыі і ўрада ўніверсітэт ператварыўся ў буйнейшую вядучую ВНУ нашай краіны; ён падрыхтаваў звыш шасці тысяч высокакваліфікаваных работнікаў навукі і асветы. Рад віднейшых навуковых работнікаў БССР і другіх рэспублік—выхаванцы ўніверсітэта: праф. Ракаў, праф. Арцымовіч, і іншыя. Многія

выхаванцы ўніверсітэта займаюць адказныя пасады ў партыйных, савецкіх, гаспадарчых арганізацыях.

Амаль няма такіх школ у горах Мінску і ў астатніх гарадах рэспублікі, дзе-б не працавалі буйныя студэнты ўніверсітэта. Няма такіх і ВНУ у БССР, дзе-б яны не працавалі ў якасці навуковых работнікаў.

Універсітэт мае шэсць факультэтаў (фізіка-матэматычны, філалагічны, гістарычны, біялагічны, географічны і хімічны), на якія і аб'яўляе набор. Універсітэт мае добра абсталяваныя аўдыторыі і лабараторыі, тры музеі, сваю аранжэраю з вечна зялёнымі дрэвамі і вялікай колькасцю трапічных раслін.

У якасці выкладчыкаў ва ўніверсітэце працуюць буйнейшыя вучоныя нашай краіны: акадэмік Школьнік, акадэмік Перцаў, акадэмік-ордэнаносец Гомнеў, акадэмік Ліпатаў, акадэмік Акулаў, член-карэспандэнт Акадэміі Навук СССР праф. Петухоў, прафесары Макушок, Смірноў, Гельфанд, Асіпенка, Ломпеў, Карнеева-Петрулаш, Лур'е і інш. На ўсіх факультэтах асноўныя курсы чытаюцца прафесарамі.

Кафедрамі ўніверсітэта толькі ў гэтым годзе рыхтуецца да навуковай дзейнасці 69 аспірантаў з ліку лепшых студэнтаў, скончыўшых ўніверсітэт.

Рад навуковых работнікаў ўніверсітэта—ранейшыя студэнты ўніверсітэта: дац. Федараў, дац. Сагаловіч, дац. Некрашэвіч, дац. Дудкоў, дац. Маркоўка, дац. Прылежэва і інш.; яны скончылі тут-жа аспірантуру, а цяпер дацэнты — кандыдаты навук.

Універсітэт мае поўную магчымасць рыхтаваць высокакваліфікаваных спецыялістаў для навукі і асветы. Юнак і дзяўчына нашай ордэнаноснай рэспублікі, скончыўшы сярэдняе школу, могуць паступіць у Беларускае дзяржаўнае ўніверсітэт і пасляхова авалодаць самай перадавой у свеце—савецкай навукай, каб пасля сканчэння яго стаць у рады барацьбітоў за далейшы росквіт савецкай навукі, у рады барацьбітоў за справу пабудовы камунізма.

П. САВІЦКІ.
рэктар БДУ.

Правілы прыёма ў БДУ

Беларускае дзяржаўнае ўніверсітэт аб'яўляе набор студэнтаў на факультэты: ГІСТАРЫЧНЫ, ГЕАГРАФІЧНЫ, ХІМІЧНЫ, ФІЗІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ, ФІЛАЛАГІЧНЫ І БІЯЛАГІЧНЫ.

Ва ўніверсітэт прымаюцца грамадзяне Саюза ССР ва ўзросце ад 17 да 35 год, а на завочныя факультэты—без абмежавання ўзросту, маючыя закончаную сярэднюю асвету (дзесяцігодка, рабфак, тэхнікум, вучылішча, сярэдняя школа для дарослых, сярэдняя медыцынская школа і вяснянае вучылішча), або атрымаўшыя атэстат аб сканчэнні сярэдняй школы ў парадку эктэрыната.

Да прыёмных экзаменаў дапускаюцца і асобы, якія скончылі да 1935 г. школу другой ступені (дзесяцігодку) або трохгадовыя прафесіянальныя школы па базе сямігодкі ў БССР і ў УССР. Закончыўшыя тэхнікум (вучылішча) дапускаюцца да прыёмных экзаменаў толькі пры наяўнасці ў іх устаноўленага законам трохгадовага вытворчага стажу па сканчэнню сярэдняй спецыяльнай навучальнай установы. Адзначаны стаж не патрабуецца ад паступаючых, уключаных у 5 проц. выпуска кожнага тэхнікума згодна пастановы ЦВК ССОР ад 15 верасня 1933 г., а таксама ад асоб, знаходзіўшыхся па сканчэнні тэхнікума на працягу трох або больш год на сапраўднай тэрміновай службе ў Чырвонай Арміі.

Паступаючыя ва ўніверсітэт падвяргаюцца прыёмным экзаменам у залежнасці ад факультэта, на які яны паступаюць:

- 1. На фізіка-матэматычны і хімічны факультэты** па наступных прадметах: а) матэматыцы, б) фізіцы, в) хіміі, г) рускай мове і літаратуры, д) беларускай мове і літаратуры.
- 2. На гістарычны і географічны факультэты** па наступных прадметах: а) гісторыі народаў СССР, б) географіі, в) рускай мове і літаратуры, г) беларускай мове і літаратуры.
- 3. На філалагічны факультэт** па наступных прадметах: а) рускай мове і літаратуры, б) беларускай мове і літаратуры, в) гісторыі народаў СССР, г) географіі.
- 4. На біялагічны факультэт** па наступных прадметах: а) фізіцы, б) хіміі, в) рускай мове і літаратуры, г) беларускай мове і літаратуры.

Незалежна ад факультэта ўсе паступаючыя ва ўніверсітэт падвяргаюцца ўступнаму экзамену па адной з замежных моў (нямецкай, французскай або англійскай).

Па рускай і беларускай мовах, па матэматыцы экзамены праводзяцца вусныя і пісьмовыя. Адзнака па гэтых прадметах вытвараецца па аснове пісьмовых і вусных экзаменаў, прычым выстаўляецца адна ітогавая адзнака па кожнаму з указаных прадметаў. Асобныя адзнакі па пісьмовых і вусных экзаменах захоўваюцца:

- а) па рускай і беларускай мовах па ўсіх факультэтах, б) па матэматыцы — па фізіка-матэматычным факультэце.

З ліку вытрымаўшых прыёмныя экзамены, г. зн. атрымаўшых адзнаку не ніжэй «пасрэдна», залічваюцца ва ўніверсітэт асобы, маючыя найбольш высокія адзнакі. Асобы, вытрымаўшыя экзамены, але не прынятыя па конкурсу на той факультэт, на якому яны трымалі экзамены, могуць быць прыняты на другі факультэт пры наяўнасці свабодных месц і пры ўмове здачы дадатковых дысцыплін, устаноўленых для паступаючых на гэты факультэт.

Скончыўшы дзесяцігодку з атэстатам выдатніка, а таксама скончыўшы ў 1941 годзе рабфак або сярэднюю школу для дарослых з адзнакамі «выдатна» па ўсіх дысцыплінах, апрача чарчэння, малявання і фізкультуры, прымаюцца без прыёмных экзаменаў.

Заявы аб залічэнні ва ўніверсітэт прымаюцца з 20 чэрвеня па 31 ліпеня.


У заяве аб залічэнні павінны быць указаны выбраныя паступаючым факультэт і спецыяльнасць. Заявы падаюцца на імя рэктара ўніверсітэта з прылажэннем:

- а) аўтабіяграфіі;
 - б) атэстата аб сканчэнні сярэдняй навучальнай установы (у арыгінале);
 - в) трох фатаграфічных картчак (здымкі без галаўных убораў), размерам 3x4 см;
 - д) даведні аб адносінах да воінскай абавязнасці (для ваеннаабавязаных).
- Пашпарт прад'яўляецца асабіста.

Прыёмныя экзамены праводзяцца з 1 па 20 жніўня, а залічэнне ў лік студэнтаў з 21 па 25 жніўня.

Заявы аб паступленні ва ўніверсітэт накіроўваць па адрасу: ГОР. МІНСК, УНІВЕРСІТЭЦКІ ГАРАДОК, БІЯЛАГІЧНЫ КОРПУС, ПАКОЙ 101, РЕКТАРУ БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАўНАГА УНІВЕРСІТЭТА.

РЕКТАРЫЯТ.




На здымку: агульны выгляд біялагічнага і хімічнага корпусоў універсітэта.

УНІВЕРСІТЭТ РЫХТУЕ ДАСЛЕДЧЫКАУ

У нашай краіне — краіне сацыялізма — выбар прафесіі ёсць асабліва адказная і важная справа, таму што ў нас для ўсіх праца ёсць справа чэсна, справа славы, справа доблесці і геройства.

Але каб гэта праца была радаснай, неабходна правільна ацаніць свае здольнасці і выбраць такую спецыяльнасць, якая б адпавядала гэтым здольнасцям.



Акадэмік Т. Н. Годнеў за работай у сваім кабінете.

Ні ў якой дзрупой краіне няма такога багатага выбара для заканчваючых сярэдняй школы і імкнучыхся атрымаць вышэйшую адукацыю, як у Савецкім Саюзе. У нас 861 вышэйшая навучальная ўстанова і 381 спецыяльнасць. Многія з заканчваючых сярэдняй школы ўжо з палітычнага года разумеюць, што яны будучы займацца гісторыяй, географіяй, літаратурай або прыродазнаўствам; але і для іх застаецца невырашаным пытанне, у якую імяна вышэйшую навучальную ўстанову паступіць. У яшчэ больш цяжкім становішчы знаходзяцца тыя, хто ў школе меў аднолькава вялікі інтарэс к розным навукам.

Гэты нумар нашай газеты імкнецца пазнаёміць чытачоў з тым відам вышэй-

шай адукацыі, якая называецца ўніверсітэцкай і якая ахапляе сваімі факультэтамі і гуманітарныя (грамадскія) і прыродазнаўчыя навукі. Галоўнае назначэнне ўніверсітэта — рыхтаваць кадры даследчыкаў, такіх спецыялістаў, якія не толькі ўладаюць навукай, але і рухаюць гэту навуку ўперад. На сканчэнні ўніверсітэта значная частка студэнтаў становіцца выкладчыкамі вышэйшых навучальных устаноў, ідзе на работу ў Інстытуты Акадэміі навук або ў другія даследчыя ўстановы.

І ў дарэволюцыйны час, не глядзячы на самыя неспрыяльныя ўмовы, універсітэты адыгралі вялікую ролю ў развіцці навуки і рэвалюцыйнага руху. Вялікі правадчык сусветнага рабочага руху В. І. Ленін атрымаў ўніверсітэцкую адукацыю, ва ўніверсітэце вучыліся Герцэн, Чэрнышэўскі і многія другія рэвалюцыйныя перы. Вялікія рэвалюцыйныя навукі Мендзельеў, Бутляроў, Тімразеў, Паўлаў вучыліся і праводзілі свае даследаванні ў сценах універсітэтаў.

Пасля Кастрычніскай рэвалюцыі роля ўніверсітэтаў непамерна ўзрасла. Усё не патрэбнае выкінута з планаў і праграм старых універсітэтаў; зараз нашы савецкія ўніверсітэты з'яўляюцца праваднікамі той перадавой навукай, аб якой таварыш Сталін, навука, якая не адгарджваецца ад народа, не трымае сябе ўдалі ад народа, а гатова служыць народу, гатова перадаць народу ўсе заваяваныя навукі, якая абслугоўвае народ не па прымусу, а добраахвотна, з ахвотай».

Не глядзячы на сваю параўнаўчую моладзасць (20 год), Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт з'яўляецца адным з найбольш добра абсталяваных і забяспечаных навукова-выкладчыцкімі кадрамі.

Т. Н. ГОДНЕУ,
акадэмік-ордынаносец,
загадчык кафедры фізіялогіі раслін.

ПРАВІЛЫ ПРЫЁМА

на завочнае аддзяленне БДУ

На завочнае аддзяленне Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта прымаюцца працоўныя Саюза ССР без абмежавання ўзросту, незалежна ад сацыяльнага паходжання, полу, расавай і нацыянальнай прыналежнасці, маючыя закончаную сярэдняю асвету (дзевяцігодка, педвучылішча, рабфак, сярэднія школы дарослых і іншыя навучальныя ўстановы, якія даюць веды ў аб'ёме дзевяцігодкі).

Заявы прымаюцца па наступных факультэтах універсітэта і педінстытута:

- 1) ФІЗІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ,
- 2) ГЕАГРАФІЧНЫ,
- 3) ПРЫРОДАЗНАЎЧЫ.

Паступаючыя павінны трымаць уступныя экзамены ў аб'ёме праграм дзевяцігодкі па наступных прадметах:

1. Беларускай мове і літаратуры (пісьмова і вусна);
2. Рускай мове і літаратуры (пісьмова і вусна).

Апрача гэтага:

- а) паступаючыя на фізіка-матэматычны факультэт дадаткова здаюць экзамен па матэматыцы (пісьмова і вусна) і фізіцы;
- б) паступаючыя на географічны факультэт дадаткова здаюць экзамены па гісторыі народаў СССР і географіі;
- в) паступаючыя на прыродазнаўчы факультэт дадаткова здаюць экзамены па фізіцы і хіміі;
- г) паступаючыя на факультэты універсітэта дадаткова здаюць экзамены па адной з замежных моў (нямецкай, французскай, англійскай — па выбару паступаючага).

Скончыўшы сярэдняю школу (дзевяцігодку або педвучылішча) з атэстатам выдатніка прымаюцца без прыёмных экзаменаў. Без уступных экзаменаў прымаюцца асобы, маючыя вышэйшую асвету. Асобы з незакончанай вышэйшай асветай паступаюць на агульных падставах.

Настаўнікі, прайшоўшыя атэстацыю і залучаныя да работы ў старшых класах СШ з абавязальствам скончыць педагагічныя ВНУ, паступаюць на агульных

падставах і здаюць усе паложаныя ўступныя экзамены.

Універсітэт рыхтуе малодніх навуковых работнікаў для вышэйшых навучальных і навукова-даследчых устаноў, прадпрыемстваў і настаўнікаў старэйшых класаў сярэдніх школ.

Педінстытут рыхтуе настаўнікаў старэйшых класаў сярэдніх школ.

Тэрмін навучання, уключаючы дзяржаўныя экзамены, на факультэтах універсітэта 6 год, на факультэтах педінстытута тут — 5 год.

Да заявы павінны быць прыкладзены наступныя дакументы:

- а) атэстат аб сканчэнні сярэдняй навучальнай установы, арыгінал або копія, завераная натарыусам ці нарсуддзёй;
- б) падрабязная аўтабіяграфія;
- в) даведка з месца работы і;
- г) тры фатаграфічныя карткі.

Увага: у тых выпадках, калі арыгінал атэстата аб адукацыі знаходзіцца ў справе па месцы работы, прадстаўляецца копія, засведчаная натарыусам, і даведка аб тым, што арыгінал захоўваецца па месцы работы. Без указанай даведкі копія не прымаецца.

Скончыўшы аднагодовыя педагагічныя курсы прадстаўляюць апрача таго дакумент аб сканчэнні гэтых курсаў.

Да заявы патрэбна прыкласти марак на 60 кап.

У заяве неабходна ўказаць, на якім факультэце ўніверсітэта або педінстытута паступаючы жадае навучацца.

Прыём уступных экзаменаў і правядзенне 10-дзённых уводных заняткаў з залучэннем на завочнае аддзяленне будзе праводзіцца з 1-VII па 15-VIII — 1941 г.

Заявы з дакументамі прымаюцца да 25-VI — 1941 г. Падаць заявы пасля ўказанага тэрміна разглядацца не будуць.

Адрас завочнага аддзялення: г. Мінск, Універсітэцкі гарадок, фізіка-матэматычны корпус, завочнае аддзяленне БДУ.
РЭКТАРЫЯТ.



Бібліятэка ўніверсітэта — адна з багатейшых бібліятэк сталіцы рэспублікі. У ёй налічваецца каля 106.500 тамоў навуковай, вучэбнай і мастацкай літаратуры. На здымку: агульны выгляд чытальнага зала бібліятэкі.

Што мне даў універсітэт за пяць год вучобы

За пяць год вучобы на хімічным факультэце ўніверсітэта я завоўваў цэлы рад хімічных і фізіка-хімічных навук, навучыўся ў лабараторыях даволі складаным хімічным даследаванням яшчэ па сінтэзу, так і па аналізу хімічных вясччэств. Знаём па журнальнай хімічнай літаратуры з асноўнымі праблемамі, над вырашэннем якіх працуе сучасная хімія.

Свае веды па хіміі я буду павышаць і ў будучым, пры пераходзе на практычную работу.

Ва ўніверсітэце я авалоўваў навукай усіх навук — асновамі марксізму-ленінізму, што напамінае мне больш дэталіна разбірацца і ў хіміі, і ў палітыцы, і ў асабістым жыцці. Завоўваўшы марксісцкую-ленінісцкую філасофію, я стаў як-бы больш яснымі вачыма глядзець на акружаючую рэчаіснасць. Тое, чаго раней амаль не разумееў, або ўяўляў наіўна, проста, нашло сваё стройнае і цэльнае тлумачэнне пасля вывучэння дыялектычнага матэрыялізма.

Ва ўніверсітэце я навучыўся самастойнай навукова-даследчай рабоце. Спачатку я думаў, што прыступіць да навукова-даследчай работы — гэта не такая складаная справа; але калі амаль на ўсіх старонках майёй першай навукова-даследчай работы былі пастаўлены пытанні знакі і калі мне сказаў, што мае вывады

недастаткова падмацаваны вопытнымі данымі, тады я зразумеў, што да навукова-даследчай работы патрэбна прыступіць з неўпымымі ведамі літаратуранага матэрыяла па распрацоўваемай тэме і з глыбымі ведамі хіміі наогул, што ўсю новую думку патрэбна правяраць радам вопытных даных.

За гэты адрэзак часу значна павысіўся мой культурны і палітычны ўзровень. Яшчэ больш палюбіў сваю сацыялістычную радзіму і нашу агульную справу — пабудову камуністычнага грамадства.

Цяпер я здаю дзяржаўныя экзамены, а здаўшы іх, буду сумленнай і шчырай працай дзякаваць універсітэт, партыю, урад і таварыша Сталіна, выкаваўшы мяне.

Універсітэт — навучальная ўстанова, якая рыхтуе спецыялістаў па агульна-навуковых дысцыплінах.

Таварышы выпускнікі сярэдніх школ! Хто з вас жадае глыбока і ўсебакова засвоіць хімічныя, фізічныя, філалагічныя або іншыя навукі, паступайце на адпаведны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Выпускнік М. А. ХРАМОВІЧ, сталінскі стипендыят.

Чакаем вашага прыезда на вучобу

Пасля вучэбнага дня студэнты нашага ўніверсітэта могуць добра, культурна і карысна адпачыць. Для гэтага ёсць усе магчымасці. Любіцелі музыкі могуць працаваць у музычных гуртках, любіцелі спеваў — у харавых і т. д. Студэнты без адрыву ад вучобы становяцца лёгкамі; гімнасты, плаўны, валејбалісты, баксёры, снайперы павышаюць свае веды і лоўкасць у адпаведных секцыях.

Універсітэт ставіць сваёй задачай (і безумоўна, праводзіць у жыццё) — даць студэнтам за пяць год вучобы не толькі высокі акадэмічныя веды, але і падрыхтаваць іх да абароны сваёй радзімы, усебакова павысіць культуру кожнага навучаючага.

Можна прывесці многа прыкладаў, як звычайныя, нічым не выдзяляючыся школьнікі, прыйшоўшы ва ўніверсітэт, становяцца майстрамі спорта, лёгкамі, чэмпіёнамі, значкістамі і т. д.

Студэнт б'яфака Долбік, без адрыву ад вучобы, стаў інструктарам-лёгкам, студэнт гістфака М. Панасюк — пераможца чэмпіёна БССР па боксу. Студэнт фізмата Сідарэнка — майстар спорта, чэмпіён БССР, студэнт геафака Рудомін — чэмпіён БССР па бегу.

Дастаткова паглядзець на назвы гурткаў ва ўніверсітэце, каб пераканацца, што ёсць дзе папрацаваць, ёсць дзе навучыцца, ёсць дзе павысіць сваё майстэрства. Ва ўніверсітэце працуюць гурткі: джазавы, аркестра, домбравы, драматычны, харавы, сольныя спеваў, плавання, бокса, лёгкай атлетыкі, карткахвалевікоў-радыстаў, снайпераў і т. д.

Універсітэт без адрыву ад вучобы падрыхтаваў намала шофераў, парашуцыстаў, матыцыклістаў, лёгкаў і медсёстраў.

Самадзейнасць наша неаднаразова выступала па радыё. Асабліва папулярнаю карыстаецца джаз, ён вядомы далёка за межамі Мінска. Наш джаз выступаў больш 15 раз у раёнах Беларусі, у школах, падшафных вайсковых часцах і школах ФЗА.

Кожную нядзелю студэнты БДУ могуць паслухаць лекцыі па любым тэмах ва ўніверсітэцкім лекторыі; лекцыі чытаюцца лепшымі вучонымі Беларусі, Масквы і Ленінграда.

Універсітэт мае сваю гукавую кіноўстаноўку для абслугоўвання студэнтаў. Сістэматычна наладжваюцца культурна-адукацыйныя тэатры, музеі, на лекцыі-канцэрты і т. д. Толькі за апошнія чатыры месяцы для нашых студэнтаў было арганізавана 10 культурна-адукацыйных тэатраў.

Можна было б яшчэ далей працягваць апісанне, але і сказанае сведчыць аб многім.

Як бачыце, універсітэт вучыць студэнтаў не толькі разнастайным прафесіям, але і рыхтуе абаронцаў краіны: і лёгкаў, і снайпераў, і парашуцыстаў, і спартсменаў, і радыстаў, так неабходных краіне сацыялізма.

Таварышы дзевяцікласнікі! Нашы лектары, нашы гурткі, наша самадзейнасць чакаюць вашага прыезда на вучобу ва ўніверсітэт.

К. ЦІШКЕВІЧ,
студэнт II курса гістрычнага факультэта, намеснік старшыні прафкома.

